

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНКБССР

№ 274 (5948) 29 лістапада 1937 г., панядзелак ЦАНА 10 КАП.

## ІНТЭЛІГЕНЦЫЯ КРАІНЫ СОЦЫЯЛІЗМА

Грандыёзная выбарчая кампанія, якая разгарнулася ў нашай краіне, паказвае яшчэ раз цяжэйшае імяні ўсёго народа вакол савецкага ўрада, вакол левіна-стальнінскай партыі. Рабочыя, калгаснікі, служачыя, савецкая інтэлігенцыя, патхіяныя высокі патрыятызм, роўна замяшчуць сваю адданасць радзіме, сваю любоў да партыі. Яна сказаў тав. Машатаў у сваім бласкучым дакладзе 6 лістапада 1937 года: «...У нашай краіне стварылася нябачанае раней унутранае маральнае і палітычнае адзінства народа, маральнае і палітычнае адзінства сацыялістычнага грамадства».

У капіталістычных краінах інтэлігенцыя, знаходзячыся на службе ў прыватных класаў, адрава ад народа, процістаяла яму, агароджана ад яго каменнай сцяной. Дзешта прадстаўнікі заробковай інтэлігенцыі, паганяе жалкай роллю прыслужнікаў капітала, імкнуцца парваць адбытачы іх сямі, імкнуцца зліцца з народам і служыць яму, багачы ў гэтым сваё благорадынае назначэнне. У якасці прыклада перад імі стаіць інтэлігенцыя савецкай краіны, якая ідзе наперад у саім народам, паганяе яго пільна і аднаго, аднаго ўсе свае вольныя і пільны будаўніцтва сацыялізма.

Інтэлігенцыя нашай радзімы ўзята народам, партыяй і ўрадам на такую вышыню, на якой яна раней, ва ўмовах капіталістычнага ладу, ніколі не магла знаходзіцца. Тагачасныя гаспадары жыцця — памешчыкі, фабрыканты, купцы — не супроць былі карыстацца ў матых панавання сваіх лакаў і вельмі і дзюльнямі і інтэлігентных людзей, але поруч з гэтым ніколі не ўпуская выпадку напамініць, што гаспадары — яны, а ўсе іншыя — толькі слугі. На прыкладзе становішча настаўніцтва Ленін яра паказаў тую мізэрную роллю, якую адвазілі прачыяныя класы царскай Расіі працоўнай інтэлігенцыі.

«Расія бедна, калі гутарка ідзе аб жадаванні народным настаўнікам. Ім пільны мільёны грашы. Народныя настаўнікі гадзюць і мерюць у пятопленых і амаль не жылых хатах... Народныя настаўнікі шукаюць узраці, любя высокім чорнасоцен, або добраахвотным ахвратнікі і сшышчы, не гаворачы ўжо аб прыдзірках і праследваннях з боку начальства».

Не ў лепшым становішчы знаходзіўся ўрач, актор, музыкант, рабачы інжынер, калі толькі ён не меў значных асабістых сродкаў, высокіх сувязей ці багатага апенуна.

Інтэлігенцыя не наражалюцца, імі ставіліся. Сталі інтэлігентам, т. а. інакш гаворачы, атрымаць асвету, было раней найбядэйшай справай. І ў царскай Расіі знаходзілася працоўныя, якім удавалася перамачы ўсе перашкоды, аднак яны налічваліся адзінакі. Мноства таленавітых людзей — выхадцаў з народа — загінула, не асадушы і першых ступеней грамадскай левінацыі, загінула ў абстаўноўцы абуряючай нястачы і каменнага надругання. Акадэмік Губінін, выхадзец з сялян, у сваім артыкуле «Як я вучыўся» гаворыць:

«Фігуральна выражаючыся, усе годы за рэвалюцыю мне прыходзілася пуськаць у хал кулакі, каб прабыта наперад. Я біўся, як рыба аб лёд, — усёй сваёй істотай я імкнуўся прамаціць спыну, за якую вагналі да рэвалюцыі зашпёркі рабочых і сялян, «духаркінае казьяе». Але што могуч зрабіць кулакі аднаго чалавека супроць свавольства і хамства, панаваўшага ва ўсёй краіне?»

Вялікая сацыялістычная рэвалюцыя, вываляўшая народ ад векавага рабства прыгнечанна, стварыла ваздачыі сывільныя ўмовы для развіцця чалавечай асобы ў нашай краіне. Перад кожным грамадзянінам нашай радзімы шырока раскрыты зыеры ў жыцці. Выбрыў любую профэсію, рэспі, стварай, прабай, — яны і не можа быць пад соням нашай радзімы ніякіх перашкоды для чалавека, жадаючага працаваць над сабой, вучыцца, развіваць свае зольнасьці і таленты. Вось чаму ўсе народы савецкай краіны славяць сваю краіну і на ўсіх мовах гавораць адзінчыва гора гучныя словы:

«Мы самія шчаслівыя людзі!»

Нама пераважна інтэлігенцыя — гэта на 80—90 процантаў выхадцы з рабо-

чых, сялян і іншых слаў працоўных. Дзешта рабочыя і сялян, ралей асуджаны на нявуітца і выміранне, цпер не толькі авалодалі навукай, але і вяснына рухаюць яе наперад. Змяніўся ў карані і самы характар дзейнасьці інтэлігенцыі. Таварыш Сталін у дакладзе аб праекце Канстытуцыі Саюза ССР на Надзвычайным XIII Усеаюным З'ездзе Саветаў гаворыць, што інтэлігенцыя ралей «павінна была служыць багатым класам, бо ў яе не было іншага выхалу. Цпер яна павінна служыць народу, бо не стала больш эксплаататарскіх класаў. І імяна таму яна з дзьяляша цпер роўнапраўным членам савецкага грамадства, дзе яна разам з рабочымі і сялянамі, у адной упражы з імі, выдэ будоўля новага бласкучавага сацыялістычнага грамадства».

Савецкая інтэлігенцыя звязана са сваім народам найблэйшымі ўзямі. Гэта, аднак, не азначае, што ў яе ралдах няма варагаў рабочага класа, зраўнакаў ітарасяў народа. Але асноўная маса савецкай інтэлігенцыі, тав, якая мае права на гэта высокае званне, — беспадзельна верна рабочаю класу і яго партыі Леніна—Сталіна. Вось чаму народ савецкай краіны любіць сваю інтэлігенцыю, асружае высокім гонарам, увагай, павагай і ставіць яе ў такіх ўмовах творчай працы аб якіх ралей можна было толькі марыць. І савецкая інтэлігенцыя — вучоныя, урачы, настаўнікі, артысты, музыканты, пісьменнікі, архітэктары, інжынеры — пільныя народу такім-жа пількім пачуццём.

Савецкі народ вылучыў аспрадыя інтэлігенцыі нямаля кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета ССР, вылучыў дзастойнейшых і дзастойных. Народны артыст ССР Масквін, горадзец нашай меліцыйнаі хірург Бурзэнка, выдатны педагог настаўніца Леонава, буйнейшы пісьменнік Алексей Таагой, — спіс слаўных імён прадстаўнікоў савецкай інтэлігенцыі, вылучаных кандыдатамі ў Вярхоўны Совет, вельмі значны. І народ з радасцю аддасць ім свае галасы, бо ён любіць іх, цперні іх, верыць ім, ведаючы, што яны блэзьява адданы справе сацыялізма, справе партыі Леніна—Сталіна.

26 лістапада ў Ленінградзе з вельмірым уздымам прайшоў перадыбарчы сходаў інтэлігенцыі горада, на якім адбылася сустрэча з Міхаілам Іванавічам Калініным. Мастакі, артысты, настаўнікі, урачы, вучоныя і захваленнем віталі таварыша Калініна. Сход выліўся ў яркую дэманстрацыю адданасці інтэлігенцыі ідэям партыі Леніна—Сталіна. Словы Міхаіла Іванавіча Калініна: «Комунізі — гэта не зактыртва, а пільная мета, аднаочая ўсё інакш, была сустрэты з энтузіязмам гэтым выдатным сходам».

Між іншым, не толькі ў Ленінградзе — усюды, на ўсіх вельлічонных сходах і мітынгах, прысвечаных выбарам у Вярхоўны Совет, горад савецкай інтэлігенцыі гучыць па ўнісон з галасам усёго савецкага народа. Аліны і тыя-ж пачуцці, аліны і тыя-ж імелі — у сэрцах рабочых, сялян, служачых, інтэлігентаў, і гэта непільнае імяніне ўсёго савецкага народа з'яўляецца лепшай гарантыяй нашых будучых поспехаў, нашых новых бласкучых перамог.

У шчаслівай савецкай краіне чалавек сёння жыць лепш, чым учора, а заўтра будзе жыць лепш, чым сёння. Гэта пазітыўны рух наперад — неад'емная характарыстыка нашага сацыяліснага ладу. Ралы савецкай інтэлігенцыі павялічылі штодзённа, бо ролт народа праходзіць безупынна. Перад савецкай моладдзю акрыты ўсе шляхі ў навуку, тэхніку, медыцыну, педагогіку і мастацтва. І з кожным днём усё больш і больш павялічыўся на рол савецкай інтэлігенцыі, адначельна з ростам культурных запатрабаванняў нашага народа.

Ніколі ні ў адной краіне інтэлігенцыя не мела такога выдатнага прымянення сваіх сіл, ніколі не мела такоў выдатнай творчай абстаўноўкі.

І калі Міхаіл Іванавіч Калінін на сходах інтэлігенцыі Ленінграда пал гром апаўчыі абвясціў: «За савецкую інтэлігенцыю, за творчасць савецкай інтэлігенцыі», то гэта быў горад усёго шматлікавага магутнага савецкага народа!

«ПРАВДА»

# Клімент Ефрэмавіч ВАРЫШЫЛАУ

ЧЛЕН ПАЛІТБЮРО ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА УСЕАЮЗНАЙ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ (БОЛЬШЭВІКОЎ) НАРОДНЫ КАМІСАР АБОРОНЫ СІЮЗА ССР МАРШАЛ СОВЕЦКАГА СІЮЗА

## КАНДЫДАТ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР АД МЕНСКОЙ ГАРАДСКОЙ ВЫБАРЧАЙ АКРУГІ

Клімент Ефрэмавіч Варашылаў нарадзіўся ў 1881 г. у Данбасе, у сям'і Верхнім, Бахмуцкага павета, былой Екаперынаслаўскай губерні. Яго бацька працаваў батраком, працягла час шахцёрам, потым вартаніком на чыгуніцы, маці займалася падзельнай работай.

З дзіцячых год Кліменту Ефрэмавічу прыйшлося адчуць цяжкую долю бедняка і пролетарыя Яшчэ падлеткам ён вымушан быў пайсці на работу ў шахты — выбіраць калчалан, за што атрымаваў 10 кап. у дзень, а некалькі пазней разам з бацькам пасвіць жывёлу і памешчыка і працаваць батраком у кулака. З прычыны адсутнасці сродкаў у бацькоў Клімент Ефрэмавіч вымушан быў спыніць вучобу з 3 класа зямскага вучылішча, дабіваючыся павышэння сваіх ведаў на працягу ўсіх паследуючых год упартай і сістэматычнай самаадукацыйнай работай.

Пятнаціці год тав. Варашылаў выступае «хлопчыкам» на металургічны завод «ДЮМО» пры станцыі Алчэўскай (цяпер г. Варашылаўск). Тут ён атрымаў спачатку кваліфікацыю падручнага слесара, затым слесара І, нарэшце, машыніста крана.

У 1897 годзе тут-жа ў Алчэўску ў тав. Варашылава адбылася першая сутычка з царскай паліцыяй, за якой паследаў і першы арышт. На гэтым-жа заводзе тав. Варашылаў з групай пералавых рабочых скалаціў першы рэвалюцыйны гурток. У 1899 г. Клімент Ефрэмавіч узначаліў забастоўку рабочых-кранаўшчыкаў. У сувязі з гэтай забастоўкай яго арыштавалі, а пасля разгрому забастоўкі выгналі з завода з занясеннем у «чорныя спісы», у выніку чаго ён цэлыя тры годы не мог атрымаць работы.

І толькі ў 1903 годзе тав. Варашылава ўдалося паступіць у Луганск (цяпер Варашылаўград) на машынабудуўнічы завод Гартмана (цяпер паравозабудуўнічы завод імя Кастрычніцкай Рэвалюцыі). Завод гэты ўжо тады быў адным з буйнейшых у краіне, а ў жыцці Луганска ён займаў рашаючае месца.

Тут-жа ў Луганску ў канцы 1903 года тав. Варашылаў уступіў у сацыял-дэмакратычную рабочую арганізацыю і адразу ж прыкмынуў да большэвікоў. Ужо ў 1904 годзе ён быў выбран членам Луганскага камітэта партыі.

У першую рускую рэвалюцыю 1905—1907 г. тав. Варашылаў, які насяў партыйную клічку «Валодзя», з'яўляўся правадыром рабочага Луганска. У лютым і ў ліпені 1905 г. ён паспяхова кіраваў забастоўкай Гартманаўскага завода і быў выбран старшынёй дэпутатскага схода (фактычна савета рабочых дэпутатаў) завода. Пасля разгрому ліпенскай забастоўкі рабочых Гартманаўскага завода Клімент Ефрэмавіч быў арыштаван, зверска збіт і пасаджан у турму, у якой знаходзіўся да канца 1905 года, калі па аднадушаму патрабаванню палышоўшай да турмы шматтысячнай дэманстрацыі рабочых, мясцовыя ўлады вымушаны былі яго вызваліць.

У 1906 г. тав. Варашылаў выбіраецца дэлегатам на IV (Стагкоўскі) з'езд партыі, па шляху на які ён у Пецярбурзе ўпершыню сустрэўся з Леніным. У 1907 г. ён удзельнічаў дэлегатам на V (Лонданскі) з'ездзе партыі. На гэтых з'ездах тав. Варашылаў сустрэкаецца з Леніным і Сталіным, становіцца іх бліжэйшым саратнікам і верным вучнем.

Пасля IV з'езда пал. кіраўніцтвам тав. Варашылава ў Луганску шырока разгарнулася работа па стварэнню баявых дружын рабочых, для якіх Клімент Ефрэмавіч асабіста двочы прывазіў з Фінлянды значныя партыі зброі.

У канцы 1907 г. тав. Варашылава зноў арыштоўваюць. Перыяд сталінскай рэакцыі і годы ўздыму рабочага руху (1908—1914) Клімент Ефрэмавіч правёў большай часткай у турмах, архангельскай і чэрдынскай ссылках, дзе вёў палітычную работу сярод ссыльных, адначасова ўпарта працуючы над павышэннем сваёй гэрэтычнай надрыхтоўкі. У 1908 г. пасля удалага пабегу з г. Пенегі тав. Варашылаў на працягу больш, чым поўгода вёў партыйную работу ў Баку пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна.

Клімент Ефрэмавіч з'яўляўся ў гэты час членам Бакинскага камітэта партыі і сакратаром Бібі-Эйбацкага партыйнага камітэта. Знаходзячыся ў Баку, Клімент Ефрэмавіч вёў

вялікую профсаюзную работу сярод рабочых Бібі-Эйбацкага раёна.

У сакавіку 1914 года тав. Варашылаў вярнуўся ў Данбас з апошняй ссылкай, але паследушна паліцыйны вымушан быў пераехаць у Царыцын, дзе працаваў на артылерыйскім за-

У канцы 1918 года пасля вызваллення Украіны ад германскага ярма тав. Варашылаў быў назначан Народным Камісарам Унутраных Спраў Украінскай Рэспублікі.

У маі 1919 года тав. Варашылаў у якасці камандуючага войскамі Харкаўскай гаеннай акругі кіраваў ліквідацыйнай мяцежа Грыгор'ева, затым у якасці камандарма XIV кіраваў абаронай Украіны ад дзенікінцаў і петлюраўцаў. У лістападзе 1919 года ён быў на значан членам Рэваенсавета і Коннай арміі.

Асабіста кіруючы разам з тав. Будзённым Коннай арміяй, тав. Варашылаў удзельнічаў у ажыццяўленні сталінскага плана разгрому Дзенікіна (у 1919—20 гг.), у вызваленні Украіны ад белалаяўцаў (у 1920 г.), у ліквідацыі врангелеўскага фронту. У сакавіку 1921 года тав. Варашылаў быў паслан Х партыйным з'ездам на чале групы дэлегатаў з'езда на ліквідацыйны кранітацкага мяцежа. Клімент Ефрэмавіч з'явіўся ініцыятарам рашучых мер супроць мяцежнікаў, натхніцелем і удзельнікам паспяховай атакі па ільду Кранітацкага крэпасці.

Назначаны ў 1921 годзе Камандуючым Паўночна-Каўказскай вяснай акругай, тав. Варашылаў поўнасьцю ліквідаваў на Паўночным Каўказе бандыцкія выступленні атакчых белагвардзейшчынаў. Ён прымаў дзейны ўдзел у арганізацыі аўтаномных сацыялістычных рэспублік на Паўночным Каўказе. У 1924—25 г. Клімент Ефрэмавіч камандаваў Маскоўскай вяснай акругай. З 6 лістапада 1925 года пасля смерці М. В. Фрунзе тав. Варашылаў бяззменна працуе Народным Камісарам па Вясных і Марскіх Справах, а з 21 чэрвеня 1934 г. — Народным Камісарам Абароны ССР.

Пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна на базе пераможнага выканання першай і другой пільгодкаў тав. Варашылаў правёў карэнную рэканструкцыю Чырвонай Арміі, ператварыўшы яе ў лепшую армію ў свеце.

На працягу ўсяго свайго жыцця, усёй сваёй партыйнай работы Клімент Ефрэмавіч Варашылаў з'яўляецца адным з лепшых прадстаўнікоў старай большэвіцкай гвардыі і яе кіруючага штаба—Цэнтральнага Камітэта Непалісіны большэвік, непрымырныма барацьбіт за ленінізм, ён пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна і ў годы барацьбы з царызмам, і ў рэвалюцыю 1917 года, і ў савецкі перыяд вёў і вядзе непрымырную барацьбу супроць усіх і ўслякільх ворагаў рэвалюцыі, ворагаў народа. Традыцыі, зіноўцуцы, бухарынцы, буржуазныя нацыяналісты—усе гэтыя прэзэрныя ворагі сацыялізма і народа, якія ператварыліся ў прамых шпіёнаў германа-ліона-польскай разведкі, адчулі на сабе ўсю сілу варашылаўскіх удараў.

З 1921 года тав. Варашылаў бяззменны член ЦК ВКП(б), а з 1926 года—член Палітбюро ЦК ВКП(б).

Вышэйшы з ралоў рабочага класа тав. Варашылаў быў і астаецца сапраўдным сынам свайго вялікага народа.

За баявыя заслугі, мужнасць і майстэрства ў барацьбе з ворагамі савецкага народа тав. Варашылаў мае наступныя ўзнагароды:

Ордэн Чырвонага Сцяга ў 1920 годзе за разгром белых на Паўночным Каўказе, за захаванне Кубанскага корпуса на чале са штабом.

Ганаровую рэвалюцыйную зброю з ордэна Чырвонага Сцяга ў 1920 годзе за паспяхова ліквідацыю врангелеўскага фронту.

Ордэн Чырвонага Сцяга ў сакавіку 1921 года за ліквідацыю Кранітацкага мяцежа, за мужнасць і майстэрства пры штурме Кранітацкай крэпасці.

Ордэн Чырвонага Сцяга ў 1925 годзе за паспяхова ліквідацыю бандытызма ў СКВО.

Ордэн Чырвонага Сцяга ў 1930 годзе ў сувязі з 10-годдзем і Коннай і 12-годдзем РСЧА па шматлікіх кахадлічых сходаў рабочых, сялян, чырвонаармійцаў.

Ордэн Леніна ў лютым 1935 года ў сувязі з 15-годдзем і Коннай арміі.

Ордэн Чырвонага Працоўнага Сцяга УзбССР — у лютым 1930 года.

Ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга Таджыкская ССР—у студзені 1933 года.

Ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга ЗакССР — у лютым 1933 года.

За выключныя заслугі перад Радзімай Кліменту Ефрэмавічу Варашылаву прысвоена званне Маршала Савецкага Саюза.

## СТАХАНАУСКІЯ СУТКІ НА БЕЛАРУСКОЙ ЧЫГУНЦЫ

ГОМЕЛЬ. Уключыўшыся ў сацыялістычнае сабораўніцтва на дастойную сустрэчу стыхачыя для выбараў у Вярхоўны Совет, крмынасаўшы Беларускай чыгуначна-лабавішчы павышэння поўнаў пільнаці працы 27 лістапада, па працяжыне рабочых Гомельскага вузда, па ўсёй чыгуначнай правязены стыханаўскія суткі.

У гэтыя суткі чыгуначна на 18 «лізіч» пагрузіла 1.816 вагонаў пры плаве 1.465 вагонаў—124 проц. адна; загрузіла 1.394 вагонаў—99 проц. адна. Усе пазыцы адпраўлены і прыбылі дакладна па графіку. Мэханісты т. Кохта (Гомельскае дэпо), Хандога (Споўскае дэпо) правалі пількі пазыцы з хуткасцю якая на 27 проц. перавышае ўсталяваныя нормы. Комплексная брыгада т. Іванічэўска (Крмычэўскае дэпо) атрамантавала паравоз за 4 гадзіны, пры норме ў 12 гадзін. Змяна дзьяржлага па станцыі Асіпавічы тав. Грома сфарміравала помы за 25 мінут, пры норме 35 мінут. Вызгалз грунчыкаў тав. Кір'явава (Гомель) выканала амянае заданне на 604 процанта

Чыгуначна працавала ў гэтыя суткі бязлінавай аварыі.

## ХРОНІКА

Сотварком Саюза ССР заперваў тав. Шэерніка Н. М. членам Эканамічнага Савета пры Савеце Народных Камісараў Саюза ССР у якасці прадстаўніца ВІСІС.

Сотварком Саюза ССР заперваў тав. Маскятэва П. Г. намеснікам прадстаўніца ВІСІС у Эканамічным Савеце пры Савеце Народных Камісараў Саюза ССР (БЕЛТА).

## НА ПЕРАДВЫБАРЧЫХ СХОДАХ У ЧЫРВОНААРМЕЙЦАЎ

З вялікім уздымам і актыўнасцю праходзіць у надраздадзеньных В-скай частцы Менскага гарнізона перадыбарчыя сходы. З гарачымі, хвалоўчымі прамовамі выступляюць байны, эманілары, палітработнікі. Іны гавораць пра бліжэйшую аддзельна валаўны партыі, правалыры народаў таварышу Сталіну, пра баявую гатоўнасць безаветна павяшчы магучынасць гарача любімай «сацыялістычнай радзімы». Горадзец сваіх лаўных кандыдатам К. Е. Варашылаву гучыць у прамовах байноў выдзельна ў аддзельнае жадаванне аддзельна свае галасы адбіраючы варкому.

— Няма ў свеце прыгажэй і шчаслівей, чым наша краіна, Казачна змяніла яна за 20 год творчай работы пад кіраўніцтвам партыі, створанай і загартаванай вялікімі правалыры рабочага класа Леніным і Сталіным,—заявіў у сваім выступленні мадэлы баец т. Сіпаўнаў.

У староў лённай Кузаўцы — нам ролным сяле, на тысячу дзельней маслі вучыцца да ў шкоды 20. астаўны раслі неўчыненымі ў калгаснай Кузаўцы дзель саратнікам шлоды на 600 вучыць. Колькі і іх вярсеце інжынерамі, вучонымі, камадзірамі.

У сілян староў Кузаўкі, хлаба дзельна дзельна да казла. Харчаваліся лебядой, мякніль

Калгаснікі атрымаў яараз адным армом на 8 кілаграмаў на прапазельне, хлаб сярэньня якая куды.

— За дзюбоўнае жыццё, якое дала нам вялікая партыя, правалыры народаў таварыш Сталін, кожны з нас, чырвонаармійцаў, гатоў аддзельна ўсё сабе, усю арму сваю, калі гэта патрэбна будзе нашай краіне. У дзельні выбараў—12 снежня—аддам свой голас вернаму сыну партыі, лепшаму саратніку вялікага Сталіна Кліменту Ефрэмавічу Варашылаву.

Палітрука т. Багнаў, староў лейтнант т. Ворнаў, мадэлы баец т. Зотаў і дзясцікі іншых прамоўцаў выказалі гарачую па-

дзяку таварышу Варашылаву за згоду благадзянава на Менскай гарадскай выбарчай акрузе. У аддзельна прывалыч рэвалюцыйны байны залуўваюць:

«Мы ўсе, як адзін, будзем гадзавалі за Вас, наш любімы народ, за Вас, бляе саратнік вялікага Сталіна.

Мы абіраем Вам, таварыш Варашылаў, што прыкладзём усё сілы, каб выдзельна авалодалі бляеў тэхнікай. Мы залуўваем Вас, што па першаму закліку партыі і савецкай ўлады па першаму Ватаму загалу, таварыш народ, мы гатоў стаяць на абарону нашай пудоўнай радзімы аз усіх і ўсіх пасягнільх ворагаў».

П. ВАЛЬД.





### У СЕКЦЫІ САЮЗА КАМПАЗІТАРАЎ

У гонар кандыдата ў дэпутаты Савета Саюза ад Менскай гарадской выбарчай акругі Клімента Ефрэмавіча Варашылава саюз кампазітараў паставіў складзі музыку на некаторыя вершы, напісаныя беларускімі пісьменнікамі, прысвечаныя таварышу Варашылаву.

28 лістапада на паседжанні секцыі саюза кампазітараў былі праслуханы 14 новых песень, якія рэкамендуюцца для выканання спецыяльнымі і самадзейнымі калектывам. Частка з гэтых песень будзе надрукавана ў газетзе для масавага выканання, як напрыклад, песня кампазітараў: Алазава «Сустрача нарком», (таксама Калачынскага), песня Шчылова «Мы жывем на граніцы» (таксама А. Кулішова), песня Туранкова «Галасуем мы за Сталіна» (таксама Астрэйкі), песня Сака-

лоўскага «Едзе мімі ў Армію Чырвону» (на народны тэкст), песня Любана «Быў слесар луганскі» (таксама з 12 песень аб Варашылаву), песня Палонскага «Наш дэлегат» (тэкст Янкі Купалы) і інш.

У бліжэйшыя дні будуць праслуханы на разгляд яшчэ раз новых песень, прысвечаных тав. Варашылаву. У сёнешнім нумары газеты «Звязда» мы друкуем адну песню кампазітара Туранкова «Галасуем мы за Сталіна» (тэкст Астрэйкі) для масавага распісюжвання.

Апрача песень саюз кампазітараў абавязвае перакласці на музыку вершавальнікаў ласунгі аб тав. Варашылаву. У бліжэйшыя дні будзе арганізаван спецыяльны канцэрт з твораў, напісаных беларускімі кампазітарамі ў гонар Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

### ГАЛАСУЕМ МЫ ЗА СТАЛІНА!

(Для масавага хора з ф-п.)

Словы А. АСТРЭЙКІ.

Муз. А. ТУРАНКОВА.

Музыкальная партытура для хора з арганам. Тэма: «Галасуем мы за Сталіна!». Словы А. Астрэйкі, музыка А. Туранкова. Партытура складаецца з некалькіх сістэм, уключаючы мелодыю і арганізаваныя партыі.

Ой а-а гор ды а-а высокіх гор  
Вышывае сонца яснае. (Эх!)

Шчасце прыдзе ад Крамаўскіх зор  
К нам у хаты у калгасныя. (2 разы)

Тыя зоры-зоранкі гараці  
Ясным пошмем над вёскамі. (Эх!)

Найшце за Совет галасавань  
Мы дванадцатага снежня. (2 разы)

Будзем мы ўладу выбіраць  
Нашу самую высокую. (Эх!)

Будзем мы ўсе галасавань  
За сьвяноў сваіх, за сокалаў. (2 разы)

Першы сокал — правадыр і брат,  
Мудры, на ўвесь свет праслаўлены. (Эх!)

Сталін — наш калгасны дэлегат,  
Галасуем мы за Сталіна! (2 разы)

А другі наш сокал сын і брат  
Лепшы вучань бацькі-волата. (Эх!)

Наш другі калгасны дэлегат  
Верны сын радзімы — Молатаў. (2 разы)

Трэці сокал — легендарны Клім,  
Што кіруе краснай слава. (Эх!)

А калгасу галасуем мы  
За Клімента Варашылава. (2 разы)

Шмат у сонца зорак асных бець,  
Шмат алданых спазарожнікаў. (Эх!)

Галасуем мы за малозьсць,  
За жыццё сваё зможнае! (2 разы)

### „БЕЛАРУСКІ НАРОД АБ СВАІМ ДЭПУТАЦЕ“

Працоўны арганізацыя БССР бліжэй на любіць жалезнага нарком пераможца Чырвонай Арміі Клімента Ефрэмавіча Варашылава. На Палесці, у прыгранічных частках, на прадпрыемствах — усюды беларускі народ славіць пралетарскага палкаводца, складае пра яго песні, казкі і быліны.

У куточку на сцяне  
Варашылава партрэт.  
Яго нам слаўны камандзір,  
Яго выберам ў Совет.

Гэтыя частушкі пра слаўнага палкавод-

ца на скляці калгаснікі сельгасарбелі імя Сталіна, Менскага раёна.

Секцыя этнаграфіі і фальклора інстытута гісторыі Акадэміі Навук БССР падрыхтавала да друку масавую брашуру пад назвай «Беларускі народ аб сваім дэпутате». Сюды ўвайдуць народныя творы аб калгасніце ў дэпутаты Варкоўнага Савета жалезнага наркому Кліменту Ефрэмавічу Варашылаву — 10 песень і 20 частушак, сабраных у раёнах Беларусі. Сярод песень — быліна «Аб воіну Кіліму і яго таварышах», запісаная ў Лагойскім раёне.

### УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА РАБОТНІКАЎ ДЗЯРЖАНДЛЯ

Учора ў Менску ў клубе дзяржаўнага адрознення рэспубліканскай нарады работнікаў дзяржаўнага, складаная Наркамунтганделем БССР. У рабоце нарады прымаў удзел каля 500 чалавек — прадстаўніцтва гандлёвых арганізацый, баз і стаханавіцкага гандлю з розных гарадоў і раёнаў рэспублікі.

На першым пасяджанні быў заслуханы даклад выканаўчага аб'яднанага наркомунтганделем БССР тав. Ярэма А. таварышча дзяржаўнага, таварышча арганізацыі ў рэспубліцы і бліжэйшых частках.

Дакладчык азначыў пад буднішых пеладонаў у рабоце наркомунтганделем і яго сі-

стэмы на дзяўдзін звышшэй шкідніцтва траіцкіска-бухэрыніска і папыявал-фашысцкіх шпіянаў і дыверсантаў у галіне гандлю. Многія гандлёвыя арганізацыі дагэтуль не зрабілі практычных вывадаў з дзяржаўнага партыі і ўрада аб пераўтварэнні сваёй работы, далейшым разгортванні сацыялісцкага гандлю і разкім палітычнай абслугоўвання насельніцтва.

На гэтым жа пасяджанні пачаліся спічкі па дакладу.

Удзельнікі нарады пад лозга незмаўкаемія звышшэй прывалі раённае пеладоні прывалітальны тэлеграфны правадыр народнаў таварышу Сталіну і гавне соцыялісцкага ўрада тав. Молатаву.

### НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

#### МАДРЫДСКІ ФРОНТ

На паведамленні іспанскага міністэрства абароны 18 фашысцкіх бомбардзіроўшчыкаў днём 27 лістапада бомбардыравалі вёску Чыноч, якая знаходзіцца на паўднёвым ўсход ад Мадрыда. Самалёты мядзёжніку скінулі над вёскай больш 100 бомб.

#### УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

На паведамленні іспанскага міністэрства абароны, на тэрытарыяльным участку фронту рэспубліканскай войскі зрабілі разведку ў раёне Эль-Кампіна, аднак варанілі на сваю базу. Не знойшчы ніякіх іллекціваў. Рэспубліканская артылерыя абстрэла мост і дарогу ў Канкуд, а таксама чыгунку.

#### ПАЎДНОВЫ ФРОНТ

На андалускім фронце ў сектары Гранады абдывацца ружэйная і артылерыйская перастрэлка.

4 фашысцкіх гідралічных скінулі каля 20 бомб над прыморскім курортам Бенікарло (на паўночным ўсход ад Кастальена) і затым брытанскім палётам абстрэлі насельніцтва а кулямі і бомбамі. Чалавечы ахвяр няма.

ПРАГА, 28 лістапада. (БЕЛТА). Па вестках газеты «Прагер прэс» 17 германскіх лётчыкаў, якія знаходзіліся ў арміі генерала Франка, прабілі ў Германію ў вопуск, удзякі ў Аўстрыю

«Прагер тэблет» указвае, што два з улітых лётчыкаў — сыны вядомых германскіх генералаў. Яны служылі ў корпусе лётчыкаў пад камандаваннем Германга.



Гераічная барацьба іспанскага народа супроць фашызму. На здымку: бомбаванне фашысцкіх іллекціваў (уліце злева) падпалены энціпальнікам рэспубліканскай арміі, падае.

### КАНГРЭС МІРУ І ДРУЖБЫ З СССР

ЛОНДАН, 27 лістапада. (БЕЛТА). Учора ў Бірмінгаме адкрыўся «Кангрэс міру і дружбы з СССР» прафсаўм Сярэдняй Англіі. Вечарам у гандлёвай палатне было наладжана сімплянае пасяджэнне кангрэса для дэставых колаў, на якім выступіў гандлёвы прадстаўнік СССР у Англіі тав. Вагамолаў.

У сувязі з кангрэсам у Бірмінгамскім гарадскім зале адбыўся мітынг. Прамоўцы называлі СССР перадавым змагаром за

Гераічная барацьба іспанскага народа супроць фашызму. На здымку: бомбаванне фашысцкіх іллекціваў (уліце злева) падпалены энціпальнікам рэспубліканскай арміі, падае.

мір, заклікалі да больш цеснага супрацоўніцтва Англіі з СССР. У агалозным на мітынг прывітанні вядомы англійскі пісьменнік Бенард Шоу выказаўся за згоду паміж СССР, Англіяй і Францыяй.

На кангрэсе прысутнічаюць дэлегаты ад грамадскіх, культурных, прафсаюных і іншых арганізацый з усіх графстваў Сярэдняй Англіі. На кангрэсе адкрыта выстаўка савецкіх фотграфій і плакатаў і базар савецкіх саматужных вырабаў.

### ЗАПРОСЫ КОМУНІСТЫЧНЫХ ДЭПУТАТАЎ ФРАНЦУЗСКАГА ПАРЛАМЕНТА

ПАРЫЖ, 27 лістапада. (БЕЛТА). Комуністычныя дэпутаты вымоўлі на старонках «Юманітэ» раз запысу французскаму морскаму міністру, у сувязі з арыштамі за ўдзел у фашысцкай змове раду асоб, прадаваўшых у морскім міністэрстве, або звязаных з ім. Комуністычныя дэпутаты пытаньне аб мерах, якія прыняты міністрам для правяркі аднаасці вышэйшага складу міністэрства рэспубліканскаму ладу. Дэпутаты патрабуюць

дазволіць чытанне ў флюпе газет «Юманітэ», «Пошлер», «Эвр», «Пель», «Ломер» і т. д. і забараніць чытанне фашысцкіх газет. Дэпутаты запытаюць таксама аб тым, якія паветрана-морскія мерпрыемствы прыняты для абароны ўзбярэжжа Сербера (недалёка ад французскай граніцы) і якую пазіцыю заняла міністэрства ў сувязі з аб'яшчэннем генералам Франку морскай блакяды ўзбярэжжа Іспаніі.

### УСЕАМЕРЫКАНСКІ КАНГРЭС БАРАЦЬБЫ ЗА МІР

НЬЮ-ЁРК, 27 лістапада. (БЕЛТА). Учора ў Пітсбургу адкрыўся чатырыццаці «Усеамерыканскі кангрэс барацьбы за мір і дэмакратыю», на якім прысутнічае некалькі тысяч дэлегатаў ад прафсаюных і іншых арганізацый усёй краіны. У сувязі з адкрыццём кангрэса ў Пітсбургу адбыўся масавы мітынг, на якім прысутнічала 7 тысяч чалавек. На мітынгу выступіў з прамовай іспанскі пасол у ЗША дэ Лос Рымс, які ўказаў на неаб-

янасць чытанне ў флюпе газет «Юманітэ», «Пошлер», «Эвр», «Пель», «Ломер» і т. д. і забараніць чытанне фашысцкіх газет. Дэпутаты запытаюць таксама аб тым, якія паветрана-морскія мерпрыемствы прыняты для абароны ўзбярэжжа Сербера (недалёка ад французскай граніцы) і якую пазіцыю заняла міністэрства ў сувязі з аб'яшчэннем генералам Франку морскай блакяды ўзбярэжжа Іспаніі.

### УСЕАЮЗНЫ КОНКУРС ПІАНІСТАЎ

Усеаюзны камітэт па справах мастацтваў арганізоўвае конкурс піаністаў. У ім прымуць удзел лепшыя маладыя выканаўцы СССР.

5 снежня ў Маскве пачынацца адборачны тўрэтага конкурсу. У першай па-

давалі чытанне ў флюпе газет «Юманітэ», «Пошлер», «Эвр», «Пель», «Ломер» і т. д. і забараніць чытанне фашысцкіх газет. Дэпутаты запытаюць таксама аб тым, якія паветрана-морскія мерпрыемствы прыняты для абароны ўзбярэжжа Сербера (недалёка ад французскай граніцы) і якую пазіцыю заняла міністэрства ў сувязі з аб'яшчэннем генералам Франку морскай блакяды ўзбярэжжа Іспаніі.

### ЗАЯВА ГЛАВЫ ІСПАНСКАГА УРАДА

БАРСЕЛОНА, 27 лістапада. (БЕЛТА). Учора старшыня савета міністраў Іспаніі Негрыя ў прысутнасці міністра нацыянальнай абароны Прыето прыняў прадстаўнікоў іспанскага рэспубліканскага друку.

Прамова, з якой старшыня савета міністраў звярнуў да іх, была прысвечана галоўным пытаням, узутрым на пытанні. Негрыя ўказаў, што жалежнем урада з дэляцыя, наколькі гэта магчыма ў часе вайны, забяспечыць нармальнае снабжэнне насельніцтва. Улады прымаюць абавязковыя меры, каб неабходна супрацьпастаўці ўсім грамадзянам зваржэнні харчовага пытання.

Глава ўрада падкрэсліў, што рэальная каштоўнасць песеты (іспанскай валюты) у сучасны момант вышэй, чым да мясечу.

Далей старшыня савета міністраў па-

ведзіў, што па працягу бліжэйшых месяцаў значна паленіцца становішча з запасамі замежнай валюты ў сувязі з павелічэннем вывазу савянны і іншых эміграваных прадуктаў, а таксама мануфактуры.

Навясная Іспанія вайна можа быць доўгай і суровай, і неабходна, каб сіла супраціўлення і эканамічная магучасць рэспублікі павялічыліся.

Па пытанню аб «добрахвотніках» Негрыя заявіў, што мясечнікі бясспрэчна пастараюцца зрабіць усіх інашкраінаў, якія сражаюцца ў іх радах, Іспаніямі, або грамадзянамі зваржэнні, не ўважляючы і камітэт на неўмяшанне, а мараканцаў які і пільер разглядаюць, як іспанцаў. Ураў падрыхтаваўся да любога манеўра мясечнікаў і інтэрвентаў у гэтым пытанні.

### ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

#### ШАНХАЙСКІ ФРОНТ

ХАНЬКОУ, 28 лістапада. (БЕЛТА). Учора ў раёне Усі прадаўжыліся вядомы бай. Бай паранейшаму абдывацца каля Форт-Пэй-Іна, на рапе Янцзы. Форт Пэй-Іна, не глядзячы на ўжо пачыненую бомбардыроўку японскіх самалётаў і самалётаў, астаюцца ў захаванні. Кітайскія газеты паведаваюць аб скажэнні пабудовы другой загарожы на рапе Янцзы каля Тахаю.

За апошнія дні абдывацца ўжо пачынае канцэнтрацыя войск абодвух бакоў ў раёне на паўднёвым узбярэжжы Тахаю. Газета «Уханьчжэбао» ўказвае, што 100.000 кітайскіх войск сканцэнтраваны

на ў раёне возера Тайху для прадухілення японскага наступлення ў абодва возера.

#### У ПАЎНОЧНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 28 лістапада. (БЕЛТА). Учора кітайскія войскі правілі вядомы актывнасць на фронце ў захаднай частцы правінцы Шаньхун, дзе за апошнія дні нагяджыліся запішпа. На гэтым фронце кітайскім войскам удалося абдываць Ляочэнь і Тан-І (у захаднай частцы правінцы Шаньхун). 26 лістапада японскі самалёт № 1206 быў збіт кітайскай артылерыяй у Ші-Іне (на паўднёвым захад ад Пэйпін).

### ПАРТЫЗАНСКАЯ ВАІНА Ў ЯПОНСКІМ ТЫЛУ

ЛОНДАН, 27 лістапада. (БЕЛТА). Агенцтва Рэйтэр паведавае, што японскае камандаванне абвясціла ў Шаньдзіне (Паўночны Кітай) ваеннае становішча.

кітайскія партызаны «з мэтай выклікаць неапракты». Японцы робяць у горадзе павальныя выкопкі, спыняюць і абшукваюць працоўных. Такія-ж меры спасылаюцца на тое, што туды прыбылі прыняты і ў вёсцы.

### РУСКІЯ БЕЛАГВАРДЗЕЙЦЫ НА СЛУЖБЕ У ЯПОНСКІМ ІМПЕРЫЯЛІСТАЎ

ШАНХАЙ, 27 лістапада. (БЕЛТА). Згодна даставярных вестак, атрыманых у залежных водах, у пачатку лістапада японцамі былі перакінуты ў Калган (правінцыя Чахар) 500 рускіх белавардзейцаў, якія затым былі накіраваны ў пра-

вінцы Суйань. Японскія ваенныя ўлады мяркуюць выкарыстаць гэтых белавардзейцаў для арганізацыі правакацый супроць Мангольскай Народнай Рэспублікі (МНР).

### СПРАВА БЫЛЫХ КІРАЎНІКОЎ ДУБРОВЕНСКАГА РАЁНА

ДУБРОВНА, 28. (Ад спец. нар. «Звязды»). Сёння вечарам у памяшканні гарадскога тэатра пачаўся судовы працэс кантравольшчыкаў шкідніцкай групы, якая арузавала ў Дубровенскім раёне. Справа разглядацца спецыяльнай калегіяй Вярхоўнага Сауда БССР у складзе старшын судав. Вікоўна і членаў суда тт. Федарычкі і Федасенка.

Крэдытныя работы савецкіх органаў, зрывала выкананне гаспадарча-палітычных мерпрыемстваў, скажала палатковую палітыку, зрывала мерпрыемствы па павышэнню ўражэйнасці, сумыся насаджала варажы савецкай уладзе элементы на кіруючы пасты раёна і старалася выклікаць неазавадненне калгаснікаў і адраасобілаў.

На справе выкліканы 62 свекі, сярод якіх — калгаснікі, аднаасобнікі, рабочыя МТС, служавыя.

Учора на вчэрнім пасяджэнні суду па пачатку аб'яшчэння Мышалова і Самуленчы. У зале прысутнічае меза гаспадаркаў, аднаасобніцаў, рабочы і служавых раёна.

### ДА ВЕДАМА ЧЫТАЧОЎ

Чарговы нумар «Звязды», з прычыны пераносу выхаднага дня рэдакцыі і друкарні на 29 лістапада, выйдзе 1-га снежня г. г. 30 лістапада ў рэдакцыі і друкарні работы дзень.

Намеснік адказнага рэдактара  
І. М. ФОНГЕЯМ.

Белдзярж-драмзатр  
29 лістапада —  
Аван. № 87.  
«САЛАВЕН»

Гукавы кіноапарат  
«Чырвоны зорка»

ЗА СОВЕЦКУЮ РАДІМУ

Далічы гукавы кіноапарат

«ЗВАРОТ МАКСІМА»

Гукавы кіноапарат «Прагараль»

ПУГАЧОЎ

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыянал»

ВУСТРАШЫ МЫЯ

Гукавы кіноапарат «Спартак»

ЧЛАДЗЕКА НЕВІДЫМКА

«СОЮЗКУЛЬТОРГУ»

ПАТРЭБЕН СТ. БУХГАЛТАР

Звяртацца ў маінаі «Союзкультторга» — рог вул. Карла Маркса і Комсамоўскай (дом Наркамлеса), тэл. 20-567.

Для санаторыя ў г. Барысава

ПАТРЭБЕН на пастаянную работу кваліфікаваны БІ БЛЯТЭКАР.

За даведкамі звартацца:

Менск, Чырвонаяармейская, 14 (б. Ленінамісія)

### АДКРЫТА ПАДПІСКА НА 1938 г.

Сельскагаспадарчыя часопісы:

НАЗВА ЧАССПІСАЎ	Колькасць нум. у год	Падпісныя цана			Цана асобнага нумара
		На год	На 6 мес.	На 3 мес.	
«Соцыялістычная реконструкцыя сельскаго хазяйства»	12	30—	15—	7—50	2—50
«Хімія і сацыялістычнае земледзелье»	12	24—	12—	6—	2—
«Праблемы жывотнаводства»	12	3—	13—50	6—75	2—25
«Свіноводства»	12	9—60	4—80	2—40	—80
«Каневодства»	12	9—60	4—80	2—40	—80
«Савецкая ветэрынарыя»	12	15—	7—50	3—75	1—25
«Ветэрынарны фельдшер» (новы масавы часопіс, разлічаны на ветфельдшараў і санітараў калгаснаў, саўгаснаў і ветучасткаў).	12	9—60	4—80	2—40	—80
«Савецкае птушніцтва»	12	9—60	4—80	2—40	—80
«Пчэлаводства»	12	9—60	4—80	2—40	—80
«Селекцыя і семенаводства»	12	15—	7—50	3—75	1—25
«Лен і конопля»	12	9—	4—1	2—25	—75
«Плодоовочное хазяйства»	12	12—	6—	3—	1—
«Ірвізаванне»	6	12—	6—	—	2—
«Механізацыя і электрыфікацыя сацыялістычнага сельскаго хазяйства»	12	21—	10—50	5—25	—75
«Крмліководства»	12	7—20	3—60	1—80	—100

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА КОГІЗАм, САЮЗДРУКАМ І НА ПОШЦЕ.

### МЕНСКАЯ БАЗА БЕЛАПТЭКАРАЎНІЦТВА

ДАВДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА НАСЕЛЕНІЦТВА, ШТО ПАСЛЯ РАМОНТУ

### АДКРЫТА АПТЭКА № 6

на СОВЕЦКАЯ ВУЛ. (супроць Дома Урада)

у ручным адрозненні ад АПТЭКІ БССР і ПРОДАЖЫ ВЯЛІКІ ВЫБАР ПАРФУМЕРНА-КАСМЕТЫЧНЫХ І ГАСПАДАРСКІХ ТАВАРАЎ.

АПТЭКА АДКРЫТА з 9 гадзін раніцы да 12 гадзін ночы.

Пасля 12 гадзін — НАЧНОЕ ДЗЯЖУРСТВА.

### АДЗВЕННЕ ПРЫРОДАНАУЧНЫХ НАВУК АКАДЭМІІ НАВУК БССР

1 снежня 1937 года СКЛІКАЕ

### КАНФЕРЭНЦЫЮ

на пытанню

### Увядзення правільных сезаваротаў

у удзелам навукова-даследчых устаноў г. Масквы і БССР.

Канферэнцыя адкрыцца ў 6 г